

УЛАДЗІМІР МЯЖЭВІЧ

## РАЗАМ З ЛЮДЗЬМИ

Калі гіда, ці, як тады называлі, «тлумача», у павільёне керамікі сабралася чалавек дваццаць экспурсантаў. Тойсім, я быў у лашчах і ў шэрай суконнай світцы. На некаторых былі гардзеты піжакі, купленыя картовыя штаны і такія ж шапкі, але па фасоне везеніна. На чыстых локах паводзілі сябе, можна было згадацца, што яны хіксамі вісковыя. Экспурсанты відаць, здалёк прыехалі ў сталіцу на беларускую сельскагаспадарчу і промысловую выстаўку. Выстаўка размяшчалася тады дзе цяпер, за плошчай імя Чалініка, Слясарны завулак. А тады гэта было за горадам. Нізадоўга парад тым уежы Мінска ўключылі Камароўку. Дзе-нідзе яшчэ між павільёнамі выстаўкі стаялі сосны і тырчалі навыкарчаваныя пні.

Тлумач расказваў, як робіць чарашні і якія гэта ў гаспадарцы карысная рэч. Яна і агнетрываляя, і танныя, і ўстойлівяя.

Гід, відаць, быў студэнт — учарашилі вісковы хлопец. Але ў горадзе ён паспей ужо нахапацца розных замежных слоў і цяпер сыпаў іх цэльмі прыгаршчамі. Дзядзькі слухалі яго, так, мусіць, і не ўціміўши, што азначаюць гэтая «прагрэс», «канцэнтрацыя», «спецыялізацыя».

Да экспурсантаў, што тоўпіліся ля тлумача, падышоў невысокі чалавек. На ім былі ношаны, але чисты гарнітур, руская касаваротка і просценъская шапка з высокім аколышкам і мяккім казырком. Чалавек слухаў гіда і ўсміхаўся сабе ў вусы.

— А ці не лепш, малады чалавек, з людзьмі весці гаворку прасцей, без гучных і прыгожых слоў? — раптоўна запытаў ён у тлумача...

Экспурсанты павярнуліся на голас, і нехта сказаў: «Гэта ж таварыш Чарвякоў!»

Сяляне павесялелі і адразу абступілі ўсебеларускага старасту.

— Вось дзякую вам, таварыш Чарвякоў, што заступіліся за нас, — загаварыў мой сусед з рыжкою барадой і ў вышыванай кашулі. — У мяне ўжо галава залікнулася ад гэтых незразумелых слоў. Вельмі многа вучоных вы тут пастаўлі, таварыш старшыня!

— Гэта не ад вучонасці, — сказаў, смеючыся, Аляксандар Рыгоравіч, — а ад фанабэрты. Сярод маладых людзей іншы раз сустракаюцца і такія, што забываюць, як завуцца граблі. Калі такі дзяцюк наступіць на іх нагой ды грабільна яго трэсне па лобе, вось тады, расціраючы гуз, ён і прыгадае, што гэта за штука.

Экскурсанты дружна засмяяліся. Адзін з іх сказаў:

— Гэта вы, таварыш Чарвякоў, пэўна, чулі недзе пра нашага Пацэйкавага Петруса? З ім якраз так і было, як вы расказваеце.

— Не, гэта я ў Якуба Коласа прачытаў. Можа ён і напісаў пра вашага Петруса, хто яго ведае. Нешта занадта развязлося ў нас такіх Петрусёў. Не паспее каторы ў горадзе прыжыцца, як яго, што муху на мёд, цягне на мудрагелістыя слова. Давялося мне сустракаць аднаго маладога агранома, дык ён кроку не зробіць, каб не сказаць якое замежнае слова. Аднойчы запрасілі гэтага агранома калгаснікі да сябе, каб расказаў, як дамагчыся лепшага ўраджаю на іхній нішчымай зямлі. І што ж ён гаварыў?

Чарвякоў дастаў кішэні книжачку, разгарнуў яе.

— Я зараз прачытаю. Слухайце. «Меліярацыя кааператыўных асацыяцый рэагуе прагрэсіўныя прагноз вытворчасці, а канцэнтрацыя корму павышае інтэнсіўнасць жывёлагадоўлі». Адзін чалавек запісаў гэту тарабаршыну і прыслалі мне. Трапіўся выпадак і мне сустракаць з гэтым аграномам. Я прачытаў яму гэтыя слова і запытаў, што ён хацеў сказаць калгаснікам? Ён са здзілленнем падняў на мяне вочы. Няўжо, маўляў, незразумела? Дрэнна, што такія Петруси не бачаць сваіх памылак. Калі чалавек зробіць памылку і разумее гэта, то яму лёгка яе і выправіць.

— Праўду вы кажаце, Ляксандра Рыгоравіч,— праціснуўся да Чарвякова селянін у гародской паддэўцы; было яшчэ цёпла, чалавек спацеў і раз-пораз выціраў даланей твар.—Хачу прасіць вас, каб вы перададзі наш паклон і падзяку песнярам Янку Купалу і Якубу Коласу. Добрая вершы яны складаюць. Але нешта даўнавата не трымаліся мне вершы Коласа. Ці піша ён зараз, Ляксандра Рыгоравіч?

— Вядома, таварынцы, чына. Вось учора пытала го новы верш, і ў памяці засталіся такія рады:

Нынче не ўдзе, — пішилі, буды,  
І што не момант, чиго не час,  
Расце наручу і горачасны мас,  
І за падмуркамі падмурок  
Узвядзець молада натуралістичнасць.  
Підауні рабіцца піданас.

Чарвякоў ласкова паглядзеў на сваіх слухачоў, а тады сказаў:

— Во з якой душой пра наш час гаворыць Якуб Колас!

— Вялікае вам дзякую, Ляксандра Рыгоравіч, за добрыя верш,—зноў загаварыў чалавек у паддэўцы.—Праўду піша Якуб Колас. Разбудоўваеца, мяніеца ўсё. Паглядзелі б, як разросся наш калгас «Чырвоны сцяг»! Вы ж, Ляксандра Рыгоравіч, таксама памагалі яго арганізоўваць.

— Гэта ў Гарадку?

— Не, Ляксандра Рыгоравіч, мы з-пад Быхава, залескія.

— Як жа, памятаю! Разросся, значыць, «Чырвоны сцяг»? Гэта добра. А пачынаць было цяжка. Перадайце, таварыш, сваім аднавясковуцам, што да вас я абавязковая завітаю.

— Дзякуюем, перадам,—чалавек паглядзеў на сваіх суседзяў, а потым загаварыў зноў:—Скажыце, Ляксандра Рыгоравіч, вы сёняння вельмі заняты?

— А што вы хацелі?

— Хочам вас напрасіць праўсці з намі па выстаўцы...

Чарвякоў усміхнуўся:

— А ці не выйдзе так, што я ў вашых тлумачоў буду хлеб адбіваць? Яшчэ пакрыўдзяцца і напішуць на мяне скаргу.

— Дык мы ж самі просім,—пачулася некалькі галасоў.

— Добра,—сказаў нарашчае Аляксандра Рыгоравіч.—Хіба на якое паўгадзіны. Больш не змагу: чакаюць тэрміновыя справы.

Экскурсанты ўзрадаваліся, загаманілі. Да іх началі далучацца людзі і з іншых груп.

— Давайце, таварыши, пачнем з павільёна электрыфікацыі.

Праз некалькі хвілін Чарвякоў стаяў ужо каля карты рэспублікі, дзе яркай лямпачкай зязла БелДРЭС, пабудаваная ў першай пяцігодцы на Асінаўскіх балатах.

— 24 тысячы кілават электраенергіі дае нам першая чарга гэтай станцыі,— гаварыў Аляксандр Рыгоравіч.— Але ж гэта толькі першая ластаўка. Вось тут мы пабудуем Прапойскую, а тут Гомельскую, Бабруйскую, Мінскую электрастанцыі. Недалёка той час, калі лямпачка Ілыча засвеціць у кожнай сялянскай хаце, калі электрычная энергія—самая танная, між іншым,—заменіць цяжкую працу чалавека. Чалавек толькі будзе кіраваць машынамі.

— А ці дужа гэта многа—24 тысячы?—спытаўся нехта.

— Магутнасць электрастанцыі Мінска, дзе працуе трынаццаць буйных прадпрыемстваў, больш за сорак сярэдніх і каля сотні дробных, дасягае трох тысяч кілават. БелДРЭС, значыць, у восем разоў мацней. Таму не дзіва, што яна дае ток многім гарадам рэспублікі.

Экскурсаводы з другіх павільёнаў прыйшлі, каб паслухаць. Не кожны ж дзень здараецца такое, што сам старшыня ЦВК БССР Чарвякоў выступае тлумачом на выстаўцы!

— Нажыў сабе кучу непрыемнасцей,—жартаваў Аляксандр Рыгоравіч.— Апроч таго, што спрабаваў адбіць хлеб у эксперыментальнага, дык яшчэ і на пасярэдзіне спазніўся.

Развітваючыся з сялянамі Чарвякоў падышоў да калгасніка з Залесся.

— А вас ледзь пазнай скаже сін весты—Злениці вы. Выглядаеце лепш. Гэта ж я быў вашым гостем. Хаты чын адгавораваць. Не адгаворвайцесь, а начаваць прыходзіце да мяя. Сказаў жонку, каб чакала. Можа стацца, што я позна вярнуся з прыроды, дык вы, калі ласка, не складаецца рана спаць. Нам будзе пра што пагаварыць.

## Спатканні на дарогах

Зноў, каторы раз, мы абмінаем вазы са збожжам. Ідуць чырвоныя абозы. Пярэдні вазак трymае ў руках чырвоны сцяг. Невялічкае палотнішча рве вецер, але чалавек, прывязаўшы лейцы да пояса, моцна трymае сцяг. Ён бачыць насы цікаўныя позіркі і яшчэ вышэй узнімае сцяг.

— Хлеб, ідзе хлеб,—задумліва гаворыць Аляксандр Рыгоравіч, узіраючыся на фурманкі.—Дорага ён нам дастаецца. А ўсё з-за гэтых перагібшчыкаў. Робяць яны па-свойму, а адказнасць звалываюць на Савецкую ўладу. Іншы раз думаеш: мусіць, моцна любяць сяляне сваю ўладу, калі даруюць ёй гэтакую крыду. Адказ варта шукаць у прыродзе нашай дзяржавы. Свая ж улада. Селянін ведае: матын гнеў, што веснавы снег—многа выпадае, але хутка растае... У Бабруйску трэба заехаць у «Загатзборжжа», паглядзець, як там прымаюць жыту. І ці добра яно захоўваецца.

Зноў абмінаем фурманкі і пепых, што сыходзяць на абочыну і глядзяць на машыну. Толькі старэнкі дзядок, што ідзе канаваю, не ўзнімае галавы. Ён у лапіцах, у саматканай, зрудзелай ад часу світцы, з кошыкам за плячыма.

— Прыпыніце машыну!—просіць шафёра Чарвякоў. Ён сам адчыніе дзверцы і гукае:—Бацька, ідзіце сюды, падвязём.

Стары нясмела падыходзіць, здымает кошык.

— У Бабруйск?—пытае Аляксандр Рыгоравіч.

— Унучка там у мяне жыве, дык ёй вось слівак і яблычкаў салодзеных нису,—адказвае дзядок.—Бацьку забілі белапалякі. Сіраты. Хто ж яе пашка-

дзе, нябогу. Да мяне прыехаць не можа—на казённай службе. А душу пасадзіць кожнаму ж хочацца.

— А на якой службе ваша ўнучка, бацька?

— Можа чулі на Бярозе-рацэ новы завод адкрылі? Там мая ўнучка хванеру робіць.

— А далёка жывіце ад Бабруйска?—зноў пытае Чарвякоў.

— Не так, каб вельмі, але вёрастай дваццаць набярэцца.

Хоць стары аднекваўся, але Аляксандр Рыгоравіч пасадзіў яго на сваё месца, побач з шафёрам, а сам пераходзіць да нас.

Ён распытвае дзеда, у якой вёсцы той жыве, колькі яму год, як яго прозвішча, ці працуе яшчэ ў калгасе. Даставе з кішэні запісную книжку і нешта занатоўвае...

На шырокім двары «Загатзборжжа» стаялі вазы з мяшкамі. Аляксандр Рыгоравіч абышоў склады, па-гаспадарску агледзеў і праверыў, ці спраўныя вагі, падцікавіўся, пры якой вільготнасці захоўваецца збожжа. Пахваліў кіраунікоў, што ў іх усё добра арганізавана і прадугледжана. Параў зрабіць для здатчыкаў пакой эдпачынку.

— Трэба, каб калгасніку і аднаасобніку прачыталі газету, пачаставалі чаэм.

Калі Чарвякоў ішоў да машины, яго абкружылі сяляне-здатчыкі. Папрасілі расказаць пра навіны ў краіне, што будзе будавацца ў другой пяцігодцы, якія машины атрымаюць калгасы.

У народзе гавораць: найсмачнейшы хлеб ад свае працы,—пачаў Аляксандр Рыгоравіч.—Гэта святая ~~шайка~~ Мы самі будзем сваё жыццё, самі цагліну за цаглінай кладзем усе будынак, дзе ўсіх людзей працы чакае сапраўднае шчасце. Яшчэ нядайна адзін ~~чака~~ бешарускі чын пытаў, калі яго край стане «краем фабрык дымных і малярных». Цяпер яго ~~чака~~ з'яўляецца сасць. Зусім нядайна ў вас, у Бабруйскім уступу, у стадіі ~~чына~~ ~~фабрикую~~ адзін з буйнейшых у Еўропе дрэваапрацоўчы завод.

Ён пералічвае новаўбудоўі: Крытавікі цеменны, Гомельмаш, БелДРЭС, фабрыка «Бярэзіна» і іншыя.

— Гэта толькі пачатак, танарышы Беларусь будзе мец свае машынабудаўнічыя заводы.

Сяляне пыталіся пра падаткі і пры статуте сельскагаспадарчай арцелі, пра абутак і мануфактуру. І адкуль Аляксандр Рыгоравіч не адказаў на ўсе пытанні, датуль не злез з воза.

З Бабруйска мы паехаі на Рагачоў. Кіламетраў за пятнаццаць ад горада, па сярод дарогі стаяў чалавек, падняўшы ўгору руку.

— Падвязіце да Рагачова,—папрасіўся ён.

Чалавек меў год пад трыццаць пяць, не болей. Апрануты па-гарадскому, але цераз плячу перакінута зробная кайстра.

— Адкуль і куды ідзяце?—запытаў Чарвякоў, калі чалавек сеў.

— А хіба вам не ўсё роўна?—з фанабэрыйскім адказаў незнаёмы.—Іду шукаць шчасця!

— І якое шчасце хочаце знайсці?

— Звычайнае, каб мяшок грошай і вагон масла, каб ніякае працы.

Аляксандр Рыгоравіч павярнуўся і пільна паглядзеў на пасажыра.

— Памыляецца, шаноўны: шчасце не ў грошах, а ў тым, каб прыносяць карысць людзям. Любіць свой край, свой родны народ, жыць з ім і працаўць, дамагацца лепшай долі для ўсіх—вось сапраўднае шчасце для чалавека. Нездарма ж у народзе гавораць, што чалавеку дарагая тая хатка, дзе нарадзіла яго матка.

— А мне наплываць на хатку і на матку!—са злосцю сказаў дзяцюк.

Такога Аляксандра Рыгоравіч не чакаў. Ён кінуў на пасажыра гнёўны погляд.

— З калгаса ўцёк?—рэзка запытаў ён.

— Няма дурняў працаваць на калгасы...  
— Значыць, ты з «разумных»?..

У гэты час машина мінула мост цераз Друць. Мы ўзджалі ў Рагачоў.

— У міліцыю!—загадаў Чарвякоў.—Трэба высветліць, што гэта за чалавек, у якога няма нічога святога. Ён плюе на родную матку, што дала яму жыццё, на родны край, што выгадаваў яго.

Дзяшок пачаў прасіцца, нават хацеў адкрыць дзверцы і выскачыць на хаду. Але Аляксандр Рыгоравіч быў няўмольны, яго нібы падмянілі. Я ніколі не бачыў яго такім суровым, нават злосным. Вочы зрабіліся жорсткія.



С полным текстом документа можно  
ознакомиться в библиотеке